

САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТУ САВЕТАЎ БССР

7-ы год выданьня.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА

№ 169 (1764) Серада, 28-га ліпеня 1926 г.

Як ідзе разьвіцьцё мясцовай прымесловасці.

Мясцовую прымесловасць сканцерта ў сабе самыя рознастайныя прадпрыемствы. Да мясцовай прымесловасці адносяцца прадпрыемствы, які падлягаюць мясцовым СНГ і вынкомам.

Центральная прымесловасць можа складаць усе патребы 140 мільёнаў насельніцтва СССР. Таму роля мясцовай прымесловасці набывае асабліва значынне. Пытанье аб мясцовай прымесловасці паставлена на падмак дно ўсіх вышэйших органаў. Савет Працы і Абароны СССР даў 3-га чэрвеня г. г. дыректыву «усіх падраздзяленнях мясцовай, а таксама зробнай і саматужнай прымесловасці».

З году ў год мясцовую прымесловасць павялічвае сваю вытворчасць ў большай энэргіі. У 1923 годзе мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць ужо выкарысталі амаль уесь асноўны капитал, які атрымала ў спадчыну ад капитала.

Мясцовай прымесловасці прыпалі долю якраз прадпрыемств тэхнічнага адсталаства, в больш старым асталаўшчынем. Таму для мясцовай прымесловасці асабліва востра стаіць пытанье аб аднаўленні свайго асталаўшчыння.

Капіталісты будавалі свае фабрыкі, кватроўшчынавай рабочай сілай.

Рост нездаволенія рабочых мас супроць Пуанкарэ.

„За злучаныя штаты рабочае Эўропы“.

ПАРЫЖ, 25-VII. На прыкладу савоюза металістаў, саюзы будаўнічых рабочых і каменялесаў патрабуюць адміністрації міністру-сацыялістаў. Треба злучыць, што на чале гэтых саюзаў стаіць асобы, якія раней цалкам падтрымівалі палітыку рефармістаў.

Федэральны прафсаюзаў пілсудзіла міністру-демонстрацію супроць палітыкі сучаснага ўраду, які ажыццяўляе пітту.

СТАНОНВІШЧА Ў КІТАІ.

ІДПОР РАЗВЕЧНАНУ МАНАРХУ. Коўскім фронце меў 18-га ліпеня сваім вынікам заход чыгуначнага дэпо Шань-Нанькоу, а народная армія атрымала цяжкія страты, і Нанькоу будзе захоплены у бліжэйшы дні.

БАЙНОТ КАНТОНАМ ГАНКОНГУ.

НЮ-ЁРК, 25-VII. Амерыканскія агенцтва паведамляе з Кантону, што перамовы між Ганконгам і кантонскім урадам часова спынены. Згоды на ўрад умеркаваныя байкоту не дасягнута.

Як паведамляюць, У-Пэй-Фу адхіліў хадайніцтва б. імператара.

Адначасона з гэтым кітайская міністэрства ўнутраных спраў прапанавала павалічыць пэнсію, якую атрымлівае імператар ад скарбу і скарочаную ў свой час Фый-Юй-Сінам, пібыта за то, што «жыцьцё ў Кітаі каштует добра», а таксама забясьпечыць недавичнасць б. імператарскаму дому і пілоўцу б. імператарскіх маўзалеяў. Аднак, міністэрства выказалася супроць пілсудаўніцтва пілсудаўніцтва, якія назад б. імператарскіх пілсудаўніцтваў, бо яны вяйўляюцца ўласнасцю кітайскай рэспублікі.

ПРАТЭСТ ДРУКАРОУ.

ПЕКІН, 21-VII. Учора рабочыя засядаюць друкарні Шанхая, абысьці аднагадзінную забастоўку, патрабуючы адчыненія рады прафсаюзаў.

НА НАНЬКОУСКІМ ФРОНЦЕ.

ПЕКІН, 20-VII. Прыхільнікі У-Пэй-Фу, якія пілсудаўніцтва пілсудаўніцтва, вынікам на гарнізоне на Нанькоу.

Мясцовую прымесловасць сканцерта ў сабе самыя рознастайныя падраздзяленія. Да мясцовай прымесловасці адносяцца прадпрыемствы, якія падлягаюць мясцовым СНГ і вынкомам.

Центральная прымесловасць можа складаць усе патребы 140 мільёнаў насельніцтва СССР. Таму роля мясцовай прымесловасці набывае асабліва значынне. Пытанье аб мясцовай прымесловасці паставлена на падмак дно ўсіх вышэйших органаў. Савет Працы і Абароны СССР даў 3-га чэрвеня г. г. дыректыву «усіх падраздзяленнях мясцовай, а таксама зробнай і саматужнай прымесловасці».

З году ў год мясцовую прымесловасць павялічвае сваю вытворчасць ў большай энэргіі. У 1923 годзе мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць ужо выкарысталі амаль уесь асноўны капитал, які атрымала ў спадчыну ад капитала.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць ужо выкарысталі амаль уесь асноўны капитал, які атрымала ў спадчыну ад капитала.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць ужо выкарысталі амаль уесь асноўны капитал, які атрымала ў спадчыну ад капитала.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць ужо выкарысталі амаль уесь асноўны капитал, які атрымала ў спадчыну ад капитала.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць ужо выкарысталі амаль уесь асноўны капитал, які атрымала ў спадчыну ад капитала.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць ужо выкарысталі амаль уесь асноўны капитал, які атрымала ў спадчыну ад капитала.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць ужо выкарысталі амаль уесь асноўны капитал, які атрымала ў спадчыну ад капитала.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць ужо выкарысталі амаль уесь асноўны капитал, які атрымала ў спадчыну ад капитала.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць ужо выкарысталі амаль уесь асноўны капитал, які атрымала ў спадчыну ад капитала.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 міл. чырвоных руб.

Асаблівы тэмп разьвіцьця наглядацца ў тых галінах прымесловасці, якія неспадна абслугоўваюць патрэбі насеяніцтва.

Мясцовую прымесловасць дзеяліць на 538 мільёнаў чырвоных рублёў; 1924 г.—на 896 міл., а ў першыя пяцьгадовку 1925-26 г. ужо на 740 мі

СТРАЛЯЮЦЬ ПА ЛІТВЕ—ЦЭЛЯЦЦА У СССР.

Не зважаючы на запрэчэнны польскіх міністэрств, што «Польшча прагне да міру», штодзен робіцца ўсё больш відочным, што Пілсудзкі рытуе напад на Літву, згуртаваючы на мяжы з ёю значны ўбрэсны сілы.

Як пройдзе гэты напад: ці ў выглядзе ліхога кавалерыйскага набегу на сталіцу Літвы—Коўна, ці ў выглядзе «дапамогі», якую зробіць польская армія штурмам наладжаным з праўнікай на мяжы «пастаною жыхароў Літвы—Польшчы»,—не сутнаўцы гэтага на вельмі важна. Тым ці іншым спосабом, але Пілсудзкі і яго ўрад напоўна задумалі, што-б там ні было, «аб'яднаны» Літву з Польшчай.

Аб гэтым «аб'яднаным» польская буржуазія і аштарнікі, якіх штотысяц сяляне пратурылі в іх землі у Літве, адаўна мараць, амаль што ціня в першых дэёў існаваньня сучаснай Польшчы.

У 1921 годзе польскому генэралу Ж.Лігойскуму ўдалося захапіць частку Літвы—Віленшчыну і «аб'яднаны» зе в Польшчай при падтрымкы Францыі і Лігі Нацый. Зараз Пілсудзкі, якога падтрымала ўжо на Францыя, а Англія, вібіраеца захапіць і рэшту Літвы.

Навошта гэта патребна Пілсудзкаму і яго ўраду?

Перш за ўсё для таго, каб уладаць сябе, як аднаўленца «адбіе», непадзельнае Польшчу, і склад якой каліцтва ўхваходзіа і Літва. Гэтым шляхам Пілсудзкі разымячвае замірыца в польскай буржуазіі і аштарнікі, якія дзеяла ўдзячнасці за дадучынне Літвы даруюць иму майскі пераварот і павернену у яго дзяржаўныя таленты, у яго «мопную юладу». Пілсудзкі ўпэўнен у перамое, а пераможка, бачыце, на «судзьця».

Замежная «літоўская» авантура Пілсудзкі думзе ўмамніць сваю юладу ў Польшчу.

Пасля, Пілсудзкаму патребна Літва, з яе портам Мемелем, каб заставіць сялян Польшчы выхад у мора, калі б прышлося дзеяла заміреньня в Немеччыні, альбо ўзяўніць ёй па загаду Алагіі Данциг і Данцигскі калідор.

Але на ў гэтым галоўнай мота захвата Літвы. Пляны Пілсудзкага і яго лідзенскіх прыхільнікаў ідуць да ліней. Літоўская авантура, гэта—толькі падрыхтоўка, папярэдня ўмова іншай буйшай сур'ёзной авантуры.

Літва са ўсіх прыбалтыцкіх дзяржаваў больш усіх спрыяе нам і выправна варожая Польшчы. Літва здабылаца з адхваду ў супрэсіі савецкім саюзе прыбалтыцкіх дзяржав, якія дайно ўжо арганізуе Англія і на чале якога мае быць не наўясенія кожнаму літоўцу панская Польшча.

Маленская сялянская Літва з насељніцтвам кіруху больш 2 х мільёну стаіць на шляху супрэсіі савецкіх плянін ангельскіх імперыялістіў і польскіх авантуристіў.

Мала таго, географічнае месца знаходжаньне Літвы, у выпадку чаго, было вельмі вялікай перашкодай

у вайсковых бойках польской арміі супрэсіі СССР.

Літва на мае в намі агульнае мяжы; яе разъяляе в СССР вузкая паласа, якая павязана з Дзвінскім калідором і належыць па Рыскаму дагавору з Польшчы. Гэта паласа была б для польской арміі вельмі выгадным месцам пры нападзе на СССР, калі-б калі-б яна яя была такая вузкая, і калі в гэту же яе не было варожай для Польшчы і Літвы. Гэты калідор лёгка можа быць пераразведаны Чырвонай арміяй, і польская армія, пачаўшы вайну з намі, папала б здрыву ў вельмі цяжкое становішча, абхвачана прапанікам і з усходняга і з паўночна-ўсходняго баку.

Польскія генэралы добра памятаюць, што ў 1920 г. літоўцы дапамагалі Чырвонай арміі выбіць польскіх легіянаў у Вільні. Польскія генэралы добра разумеюць, што перш, чым нападзе на СССР, треба пашырыць вузкі Дзвінскі калідор, трэба зрабіць яго бясьпечным широкім прасторам дзеля разгортаўніцтва везеных дзеяў СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі савецкіх прыбалтыцкіх саюзаў; і з пункту гледжаньня вайсковага—каб, уладаючы територыю Літвы, можна было смысла пачаць веенны дзеялісцтва супрэсіі, яго бясьпечным шырокім прасторам дзеля разгортаўніцтва везеных дзеяў СССР.

Дзеялістка гэтага перш, чым павесці наступающую паміжнауку супрэсіі СССР, тэктава.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі савецкіх прыбалтыцкіх саюзаў; і з пункту гледжаньня вайсковага—каб, уладаючы територыю Літвы, можна было смысла пачаць веенны дзеялісцтва супрэсіі, яго бясьпечным шырокім прасторам дзеля разгортаўніцтва везеных дзеяў СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі савецкіх прыбалтыцкіх саюзаў; і з пункту гледжаньня вайсковага—каб, уладаючы територыю Літвы, можна было смысла пачаць веенны дзеялісцтва супрэсіі, яго бясьпечным шырокім прасторам дзеля разгортаўніцтва везеных дзеяў СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.

Літва патребна Пілсудзкаму і з падынага пункту гледжаньня—каб уладаць Літвой, Польща магла замацаваць і агаласіць супрэсіі СССР.</

